





# З Вялікім Уздымам Калгаснікі Ссяляюцца З Хутароў у Калгасныя Вёскі

## ПРЫЛІЎ РАДАСЦІ І ШЧАСЦЯ

**МСП МАУЛЬ.** (Спец. нар. «Звязды»). Пладародная зямля на Месіслаўшчыне. Праздніваючы на калгасных палях усюды бачым, які багаты ўраджай на ёй расце. Кучаравыя ільня, каласістае жыта, запашыста калюшына, шырокалісьце ячмень, авёс хвалюцца над похмыла пёлгага чэрвеняга вечара, ізумрудным блескам залаціцца на сонцы.

Але сярэд гэтах бяскрыўных калгасных палюў, як астраўкі, стаяць хутары. Калісьце сталінішчына, а потым прышчэпаўшыся моцна прыклялі тут сваю брудную лапу. Колькі невгоў і шпёлы прынісілі хутары калгасам і калгаснікам. Партыя і ўрад паставілі баявую задачу — сцяліць калгасніку ў калгасныя паселішчы. Неабходна гэтага мерапрыемства дыктавалася самім жыццём, калгаснай рэалізацыяй. І калгаснікі горада адлучыліся на рашэнне партыі і ўрада.

У калгасе пачалася вялікая напружаная работа на планіроўні вёскаў, на селянінню ў іх калгасніку. З кожным днём размах гэтай работы расце і расце. Калі да 1-га чэрвеня на раёны былі сасланы толькі 74 двары, а за два дні (ад 1 да 10 чэрвеня) 194 двары, то за адзін дзень 11 чэрвеня саслана больш 100 двароў. Усяго на 13 чэрвеня ўключна саслана 630 двароў. Ідзе вялікі рух калгаснікаў-хутаран у вёскі, туды, дзе блызка школа, клуб, яскі, дзе калгаснік-хутарані не будзе больш наступком сваёй кароні, старажам свайго дома, дзе ён зможа прадушыцца працаваць на калгаснай вытворчасці.

З кожным днём і нават гадзінай знікаюць хутары. Замест іх растуць сацыялістычныя калгасныя паселішчы. У адным толькі калгасе «Права», Старасельскага сельсавета, у вёску ссяляцца 247 калгасных двароў.

Характэрна паказаць, як тут наступова растуць тампы на селянінню. Калі 9 чэрвеня было перавезена толькі 6 двароў, то 10 чэрвеня — 9, а 11-га — 13 хутароў. Тампы нарастаюць і зараз.

У раёне за гэтыя дні траба ссяліць 1603 хутары. Раённая нарада старшын калгасаў і сельсаветаў абавязалася ссяліць 2000 хутароў. На гэтую важнейшую работу мабілізаван усе партыйна-саветскія актыўныя мабілізаваны калгаснікі. Для аператыўнага кіраўніцтва селянінню пры сельсаветах створаны аператыўныя інтэрны, а ў калгасе — тройкі. Шырока стаў уживацца метад сацыялістычнай ўзаемадапамогі калгасаў, якія маюць мала, або зусім не маюць хутарскіх гаспадарак, калгасы, якія многа ссяляюць.

Амаць усе калгасы Курманаўскага сельсавета арганізавалі зьвоні плотнікаў і возчыкаў і паслалі іх у суседнія калгасы. Так, калгасу «1 мая», Шыраўскага сельсавета, аказваюць ўзаемадапамогу калгасы ім. Кірава і ім. Сталіна. У гэты калгас

накіравана 8 плотнікаў і 25 палвод з калгаснікамі-возчыкамі. Калгасу «Большык», Шамаўскага сельсавета, аказваюць ўзаемадапамогу калгасы «Юкрас» і «Чырвоны брацтва», якія накіравалі туды 6 плотнікаў і 16 палвод. Дзесяць палвод у парадку ўзаемадапамогі паслаў і калгас «Чырвоны Кастрычнік». Паллоўскага сельсавета, калгасу «Сталінскі прызыў».

З выключным уздымам калгаснікі ўзяліся за перавозку сваіх дамоў з хутарскіх сядзіб. У калгасе «1 мая», Краснагорскага сельсавета, пасля расшыранага пасаджэння праўлення калгаса, на якім зацвердзілі графік на селянінню, калгаснікі-хутаране ноччу пайшлі раскрываць свае хаты, самі стварылі зьвоні, і за два дні тут ссяліліся 36 двароў. Усяго ў калгасе траба ссяліць 64 двары.

З любоўю і стараннасцю перабудоўваюць свае дамы калгаснікі на новых месцах. Усе робіцца моцна, калітальна. Дахі пераважна крыюцца ішчэпай. Аляк, у многіх месцах, каб паскорыць работу на абудаванню дамоў, дахі ламаць пад гонт або ішчэпу, а часова крыюць самолай. Восенню такія дахі будуць перакрывацца.

Гутарыш з калгаснікамі, якія ссяляюцца з хутароў у вёскі, і ў кожнага з іх адчуваеш прыліў радасці і шчасця.

У калгасе імені Варашылава, Добравіцкага сельсавета, мы разгаварыліся з калгаснікам Герасімам Карпенкам. Яго дом толькі-што перавезлі з хутарскай сядзібы, і зараз ён з групай плотнікаў завользіць фундамент.

— На сталас месца перасяхаў, — гаворыць ён, — а то ўсё быў і ні дома, і ні ў гасцях. А, разумееш, я першы быў за тое, каб хутэй ссяліцца ў вёску. Аз хацеў пару дзён пачакаць, каб падрыхтавацца чым сустрэць людзей у такі ўрачысты час. Парасіка закалоць і ўсё там інашае таёе... Але калгаснікі настайвалі, каб сёння-ж. Ладна, думаю, хай будзе так. Не паспеў я ў краму адвярнуцца, а яны ўжо палову хаты раскрылі і крычаць мне з даху: — Герасыка, хутэй гарэлку вышмай!

Калгаснікі смяюцца. Смяюцца з імі і Герасыка. Ён рах, што вое так кожны дзень пасія прапы ён зможа з усімі заўсёды перакідацца вясёлым словам, дзяліцца сваімі думкамі і меркаваннямі. Рах, што назаўсёды накончыў з хутарскай сядзібы, з адзінцтвам.

— А парася мы ўсё-ж яшчэ з'ядзім, як наваселле ў ілюбу будзе, — жартуюць калгаснікі.

— Відома... Па такому вывадку не толькі парасяць, а цэлага лабана не шкада...

Дружна ступаюць тапары, смяюцца і жартуюць калгаснікі. Расце новая калгасная вёска.

Нін. ВІШНЕУСКІ.

## РАСЦЕ НОВАЯ КАЛГАСНАЯ ВЁСКА

Мы ідзем па шырокай, залітай сонцам, вуліцы новай калгаснай вёскі. Яшчэ нядаўна тут было поле. Зараз пааблава вуліцы роўнымі радамі выраслі першыя прыгожыя, кратыя гонтам, дамы калгаснікаў. 90 калгаснікаў жылі на хутарах. Зараз яны ссяляюцца ў новую калгасную вёску.

Хутары пераікажваюць умацаванню калгаснага ладу. Гэта добра разумеюць калгаснікі.

Аляксандр Кузьмінчэў Будаўнік — старшыня калгаса «Новае жыццё», Клятнінскага сельсавета, праводзіць нас на новую вуліцу, расказвае аб будучым калгаснай вёсцы:

— Вос тут, пад вокнамі кожнай хаты калгасніка, будзе разбіт палісаднік з кветкамі. Восенню вуліца будзе азяленена, на сідзібах калгаснікі пасадзяць салы.

Вялікая работа прадастаць светла! Калгаснікі радылі да пачатку ўборачнай поўнаасно пакопчыць з хутарамі, ссяліць усе астатнія 64 хутарскія двары. Гэта вялікая работа патрабуе максімум энэргіі і арганізаванасці.

Усе асноўныя сілы калгаса перакінулі на работу на селянінню. Створаны 4 будаўнічыя брыгады па 8 чалавек у кожнай. Брыгадзіравы вылучаны членны калгаснікі: Васіль Якавенка, Анісім Будаўнік, Мікола Выларонка і Васіль Будаўнік. Апрача будаўнічых брыгад, якія заняты на разборы, зьвоні і абудаванню дамоў і гаспадарчых будынкаў калгаснікаў, створаны тры спецыяльныя зьвоні, якія заагатаўляюць мох.

Разам з арганізаваным селянінню хутар-

скіх двароў праўленне калгаса вылучыла брыгаду з 6 чалавек пад кіраўніцтвам Пятра Янчанкі, якая працуе на будаўніцтве новых калодзежаў у калгаснай вёсцы. Для будаўніцтва калодзежаў скарыстоўваюцца ўсе ўнутраныя рэсурсы калгаса. З старых калодзежаў, якія знаходзіліся на хутарах, знімаюцца цементныя калыны і скарыстоўваюцца для будаўніцтва новых.

Праўленне калгаса складала план і дакладны графік работы па селянінню хутарскіх двароў. Згодна плану, усе работы па селянінню 64 хутарскіх двароў будуць закончаны да 1 ліпеня. Кожны дзень наметана ссяліць па 4 двары.

Селянінне ідзе поўным ходам. Паміж будаўнічымі брыгадамі разгортваюцца сацыялістычныя спаборніцтва. Першы за ўсё ссяляюцца тыя калгаснікі, для рэмонту будынкаў якіх патрабуюцца менш лесамацэрыялаў. Пакуль ссяляюцца гэтыя двары, частка калгаснікаў заагатаўляе лесамацэрыялы для ссялення астатніх двароў.

Толькі за апошнія тры дні з хутароў у новую вёску пераселены 9 двароў калгаснікаў. Многія дамы і гаспадарчыя будынкі ўжо абудаваны. Калгаснікі Лухавіцкага і Будаўніцкага пабудавалі сабе новыя дамы. А зараз заагатаўляе новы дом Ілья Шпінкаў.

Правільныя арганізаваныя працы, чоткая работа будаўнічых брыгад забяспечваюць наіспыховае выкананне плана селянінню калгаснікаў. На іх вагах вырастае новая, замаяжная, сацыялістычная вёска.

С. НАЗНАЧЭУ.

Быхаўскі раён.



Аляксандр Кузьмінчэў (у сярэдзіне) і калгаснікі ішчэпай і вазчыкамі на селянінню дзень вышэйскаражана. Пачаліся ўжо прынесці жыта, на здымку злева ўнізавыя брыгадзіравы калгасы В. К. Зінковіч і калгаснікі І. В. Гулякевіч і П. І. Барышкін аглядаюць жыта. Фото І. С. Шышко. (Фотакантраля БЭТА).

## СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ўЗАЕМАДАПАМОГА

**ЛЮБАЊ, 14 чэрвеня.** (БЭТА). У раёне шырока разгарнулася работа па селянінню хутароў. За апошнія пяць дзён з хутароў у калгасныя вёскі саслана 415 гаспадарак. У сельсакаспартачай арсцелі «Сталінскі конь» селянінне ўжо закончана. У вёску перасяліліся 32 двары.

Вырасце новай калгаснай вуліцы ў сельсакаспартачай арсцелі «Чырвоная змена». Тут абудавана 19 дамоў, перавезеных з хутароў. На работе па селяні-

нню ў калгасе працуе 35 чалавек. 25 палвод ішчэпна воззяць дамы калгаснікаў і лесамацэрыялы. Сацыялістычную дапамогу ў селянінню аказваюць суседнія калгасы. Сельсакаспартачая арсцелі «Другая пішчэпка» вылучыла 5 палвод. Пры селянінню прымяняюцца метадны скараснога будаўніцтва. Дама калгаснікаў Лабані Паўла, Шапыла Арсцелі і Ігнаці, Брацінскіх Матвея і Фёлапа пабудаваны за два дні.

## САДОЎНІЦТВА ў БССР

У дарэвалюцыйнай Беларусі, не гледзячы на самыя сярэдняе прыродныя ўмовы, развіццё садоўніцтва, як таварнай галіны сельскай гаспадаркі, ішло вельмі марудна. Так, у 1916 годзе агульная плошча садоў на тэрыторыі сучаснай БССР складала ўсяго 20 тысяч гектараў, а якіх 12,500 гектараў належалі памешчыкам і толькі 7,500 гектараў — сялянам. Ірэнчым, гэтыя сады ў большасці належалі асабістым часткам вёскаў, а ў большасці і маломасштабна сады былі вялікай рэдкасцю.

У гэтым траба дадаць, што садоўніцтва ў аднаасобных селянскіх гаспадарках у дарэвалюцыйны час складалася з дрэвіных садзілкаў у 5—10 дрэў на сядзібных участках, заагатаўчых з усіх бакоў хлявамі і іншымі будынкамі. Такія дрэвіны садзілі мелі толькі 140 тысяч гаспадарак. У астатніх-жа 600 тысяч аднаасобных селянскіх гаспадарак не было не толькі садоў, але і адзіночных пладовых дрэў.

Шырока развіццё садоўніцтва ў Беларусі пачалося толькі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, і асабліва за годзі існавання калгаснага ладу.

У дарэвалюцыйны час новыя садзілкі садоў у Беларусі складалі ў сярэднім па 283 гектары ў год. З 1887 года па 1917 год (за 30 год) новых садоў было закладзена 8,510 гектараў. Пасля-ж Кастрычніцкай рэвалюцыі, паміж 1923 і 1938 годамі (за 15 год), новых садоў закладзена каля 50 тысяч гектараў, што ў сярэднім складае па 3,333 гектары ў год. Гэта ў 12 разоў больш, чым ў дарэвалюцыйны год.

У 1938 годзе агульная плошча садоў па БССР дасягнула амаль 70 тысяч гектараў, у тым ліку садоў калгасцаў 38,500 гектараў і саўбасцаў — 4100 гектараў.

Побач з ростам плошчы садоў за годзі першай і другой сталінскіх пяцігодкаў змяніла ўрост валяны збор садавіны і вываз яе ў гарады і прамысловыя цэнтры суседніх рэспублік нашай краіны. Ва ўраджайны год валяны збор пладоў па БССР дасягае 150 тысяч тон, а вываз — да 45 тысяч тон.

У 15,500 гектараў садоў пладасцяжача ўзросту сабраў каля 110 тысяч тон яблыч і груш.

Калгасы, якія пачалі прымяняць усе комплексныя апрамернапрыемствы па догляд садоў, дабіліся розкага павелічэння ўраджайнасці. Напрыклад, калгас «Уперад», Мазырскага раёна, канцыдат на Усеагульную сельсакаспартачую выставку, ліквідаваў перыядычнасць ураджаяў і атрымаў ураджай штотод па 150—200 цнт. з гектара.

Вос некаторыя калгасы Ветваўскага раёна, калгас «Комунар» атрымаў да 170 цнцтэраў садавіны з гектара салы. Калгасы «Чырвоная Беларусь» — 163 цнцтэраў, «3-ці рашаючы» — 139 цнцтэраў, «1 мая» — 138 цнцтэраў, калгасы «Шлях сацыялізма», Рагачоўскага раёна, — 147 цнцтэраў, «Новік», Гомельскага раёна, — 209 цнцтэраў, саўбас «Брылеў», Гомельскага раёна, — 199 цнцтэраў з гектара і т. д.

Побач з павышэннем ураджайнасці садоў расце прыбытак калгасцаў ад садоўніцтва. У 1938 г. Беларускае даследчая пладова-ягадна станиця правала абслэванне 23 гаспадарак (19 калгасаў і 4 саўбасцаў), якія за апошнія годзі пачалі выдзяляцца атрыманнем высокіх ураджаяў. Правядзенне абслэваннем устанавілі, што за 3 годзі (1935—1937 гг.) прыбытак ад садоўніцтва гэтых гаспадарак павялічыўся больш як у 4 разы. Так, калі ў 1935 годзе прыбытак з аднаго гектара садоў склаў у сярэднім 762 руб., то ў 1937 годзе ён дасягнуў 3,331 руб.

Найбольшы прыбытак ад садоўніцтва маюць калгасы «Чырвоны хлэбароб», Гомельскага раёна, — 357 тыс. руб., калгас «Уперад», Мазырскага раёна, — 150 тыс. руб., калгас «Комунар», Ветваўскага раёна, — 144 тыс. руб.

У адпаведнасці з рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б), у трэцяй пяцігодцы садоўніцтва павінна атрымаць дапамогу шырокага развіцця. Так, Малаўта ў сваім дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б) аб плане развіцця народнай гаспадаркі СССР у трэцяй пяцігодцы адзначыў, што садоўніцтва і

вінаградства павінны сільна пайсці ў гору. Гэта значыць, што разам са стварэннем вакол буднінскіх гарадоў і прамысловых цэнтраў гарады-буднінскіх баз павінна быць вырашана ўсталяваць і садзіць для ўсіх працоўных нашай сацыялістычнай радзімы.

Вырашэнне гэтай задачы павінна ісці як шляхам павышэння ўраджайнасці існуючых насаджэнняў, так і шляхам закладкі новых насаджэнняў, і ў першую чаргу такіх культур, якія хутка пачынаюць даваць ураджай.

Для развіцця садоўніцтва ў БССР вельмі ўважліва, пераважна калгасы нашай рэспублікі дабіліся высокіх ураджаяў пладоў — да 200 цнт. і больш з гектара. Аляксандр Кузьмінчэў, ураджай гэтых тэнік.

Выкарыстоўваючы вопыт гэтых перадаўчых калгасаў, станаўляюць высокіх ураджаяў, уключаючы поўны комплекс апрадэцкіх мерапрыемстваў, дэферэнцыруючы і прыстасавальна да асобных раёнаў і асобных участкаў, мы зможам і павысіць вынікі садоў у трэцяй пяцігодцы ўраджайнасці садоў у 1,5—2 разы і атрымаем пладоў не менш 80 цнцтэраў з кожнага гектара салы.

Для гэтага неабходна ў першую чаргу забяспечыць угнаеннем усе плошчы пладова-ягадных насаджэнняў, сістэматычна праводзіць апрацоўку глебы ў садах і ягадніках, праводзіць барацьбу з хваробамі і шкоднікамі на ўсёй плошчы пладова-ягадных насаджэнняў.

У сучасны момант толькі каля 52 проц. калгасаў БССР маюць салы. У трэцяй пяцігодцы траба забяспечыць закладку садоў не менш як у 75 проц. калгасаў.

Найбольшы планам прадуцтважна: агульную плошчу садоў па БССР з 98,475 гектараў у 1937 годзе дасягне да 98,475 гектараў у 1942 годзе.

Пры размяшчэнні пладова-ягадных культур неабходна наблізіць садоўніцтва і асабліва ягадніцтва да месц спажывання. У гэтых мэтах пры стварэнні прыгарадных гарады-буднінскіх баз павінна быць улічана патрэбнасць гарадоў у пладова-ягаднай прадукцыі і выдзелены плошчы пад пасаджэнні.

Задачы па шыроўнаму плошчэ пад пладовымі насаджэннямі патрабуюць расшырэння вытворчасці высокаякаснага па садкавага матэрыяла і зладжана павелічэння сеткі і плошчы пладовых выхавальнікаў. Кожная вобласць павінна мець свой пасадкавы матэрыял.

Планам трэцяй пяцігодкі наметана: плошчу пладовых выхавальнікаў па БССР дасягне да 1 тыс. гектара, з разлікам штогодны роліччэ сажаўняць не менш 2 мільёнаў штук. Заклада наметанай сеткі выхавальнікаў павінна быць ажыццэўлена ў гэтым годзе.

Выключна важнае значэнне для дасягнення развіцця садоўніцтва, як таварнай галіны сельскай гаспадаркі, маюць кадры. Між тым, салявая гаспадарка кадры забяспечана вельмі слаба. Неабходна агульнае падрыхтоўку кадры вышэйшай кваліфікацыі ў Гоманскі сельсакаспартацый інстытуце. Для кадры сярэдняй кваліфікацыі неабходна адкрыць спецыяльны аддзяленне пры Марынагорскім сельсакаспартацыйным тэхнікуме, а для масавых кадры адкрыць асабістыя школы з аднагодовай тэрмінам навучання.

Перад навукова-даследчым ўстановам стаяць адказныя задачы ў галіне развіцця садоўніцтва. Ліквідацыя перыядычнасці ўраджайнасці пладовых дрэў, вывядзенне новых высокаякасных таварных сартоў, — першачарговая задача ўсіх навуковых работнікаў, працоўных у галіне садоўніцтва.

Забяспечанне ўсіх калгасаў садамі, а кожнага калгасніка, работача і служачага — насаджэннем іх дамоў некалькіх пладовых дрэў і ягадных кустоў, забяспечыць ўдзяляць пладамі ўсіх працоўных нашай радзімы, — задача ўсім рэальна. Выкананне гэтай задачы — пачасны абавязак усіх зямельных работнікаў.

Н. ХАБЕННА,  
галоўны аграном Пладова-ягадна-вінаграднага ўпраўлення НКЗ БССР.

## ЗВОДКА

Наркамзема БССР аб ходзе падняцця папараў і праполкі ільну ў калгасях па раёнах БССР на 10 чэрвеня 1939 года (у процантах да плана)

Вобласці і раёны	Планавана частка папараў, процантаў	Выканана частка папараў, процантаў	Вобласці і раёны	Планавана частка папараў, процантаў	Выканана частка папараў, процантаў
I. Віцебская вобл.	82,4	40,7	Магілёўскі	77,9	37,9
у т. л. раёны:			Месіслаўскі	74,7	51,0
Аршанскі	103,5	56,4	Прапоўскі	85,0	99,8
Асвейскі	63,1	6,1	Хопіцкі	52,0	68,5
Багушэўскі	79,6	49,1	Чаруцкі	88,9	66,6
Бешанковіцкі	64,3	35,1	Чырвоныя Пагоркі	58,9	65,4
Ветрыцкі	43,4	21,6	Чырвоная Паполя	39,0	39,2
Віцебскі	92,4	23,6	Шклоўскі	67,6	60,7
Гаразскі	53,1	24,4	IV. Менская вобл.	83,8	40,2
Дарэўскі	72,5	13,1	у т. л. раёны:		
Дубровенскі	44,4	42,1	Барысаўскі	109,6	14,5
Лельчэўскі	77,5	88,1	Вягжанскі	74,2	28,6
Лёзніцкі	51,5	54,1	Грэцкі	100,7	85,4
Мехаўскі	39,3	20,4	Заслаўскі	85,0	36,6
Палацкі	77,8	21,1	Копыльскі	88,9	65,1
Росненскі	80,9	18,9	Крупскі	78,0	15,1
Сенненскі	62,4	3,1	Лагойскі	76,1	48,9
Сіроўскі	61,5	96,9	Любаньскі	66,7	68,0
Сурожскі	72,5	15,2	Менскі	89,5	33,7
Талачынскі	97,7	93,2	Плешчаніцкі	86,2	29,9
Ушацкі	103,9	61,6	Пухавіцкі	113,4	49,8
Чашніцкі	73,8	67,8	Слуцкі	96,6	78,1
Чашніцкая вобл.	68,8	74,5	Смалавіцкі	100,1	26,0
у т. л. раёны:			Рудзешскі	57,6	3,0
Буда-Кашалёўскі	75,4	64,0	Старадарожскі	51,9	78,4
Бялыніцкі	78,5	86,3	Старобінскі	66,8	92,8
Гомельскі	65,2	84,1	Уздзенскі	80,8	63,1
Добрушскі	87,2	87,3	Хацкунскі	76,4	28,1
Дубровіцкі	43,9	53,4	Чэрвеньскі	52,3	21,0
Жураўніцкі	82,7	69,1	Чырвоная Зямля	133,3	86,8
Барысаўскі	77,9	81,			

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА  
АБ ПЕРАГАВОРАХ ЛАТВІЙСКАГА  
І ЭСТОНСКАГА МІНІСТРАЎ  
У БЕРЛІНЕ

ПАРЫЖ, 13 чэрвеня. (ТАСС). Газета «Эвр» паведамляе аб аб'яднанні ў Берліне нарадаў латвійскага і эстонскага міністраў замежных спраў з Пінгерам, Рубенсенам і Браунхамм. Па словах газеты, мелі таксама месца нарады эстонскага і латвійскага міністраў з камерыяльнымі саветнікамі германскага міністра гаспадаркі.

«У кругах германскага міністраства замежных спраў», — піша газета, — заяўляюць аб поўным задавальненні першымі вынікамі, дасягнутымі ў выніку перагавораў з латвійскімі і эстонскімі міністрамі аб магчымасці афіцыйнага праваз'явання формулы «дадатковыя».

ВЫСТУПЛЕННЕ РУЗВЕЛЬТА

НЬЮ-ЁРК, 13 чэрвеня. (ТАСС). Выступленні з прамовай на сходзе вышуканай вайскавай акадэміі ў Уэстмінстэ (штат Нью-Ёрк). Рузвельт заявіў, што пры пераходзе міжнароднага станавішча ЗША павінны павялічыць сваё ўзброенае сілы, з прычыны таго, што ўжо ёсць факты, якія паказваюць аб неабароненнасці краіны.

ЗАСУХА Ў ЗША

НЬЮ-ЁРК, 13 чэрвеня. (ТАСС). Рад усходніх штатаў ЗША, у тым ліку штаты Нью-Ёрк і Нью-Джэрсі, ахоплены сільнай засухай. Стурэвана падарожні павялічылі зрывавыя культуры, баранячы траў, а таксама аграрыі. Апакашчана, што ў выніку засухі летам бягучага года будзе адсутнічаць недаход у гародніне і малочных прадуктах.

ПОЛЬСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ МІСІЯ  
НАКІРОВАЕЦА У ЛОНДАН

ЛОНДАН, 13 чэрвеня. (ТАСС). У бліжэйшы час у Лондан прыдзе польская фінансавая дэлегацыя, якая будзе вярнуцца з англійскіх урадам перагавораў аб эканамічных крыніцах. Дэлегацыя будзе ўзначальвацца палкоўнікам Коц (былым старшынёй Польскага банка). У яе таксама ўвайдуць прадстаўнікі польскага міністраства фінансаў Ламанеўскі і эканамічных саветнік польскага міністраства замежных спраў Вішалак. Маркумы вяртаць будзе скарыстан на закупку ў Англіі збоі і ваенных матэрыялаў.

Працоўная павіннасць  
для дзяўчат у Германіі

ПАРЫЖ, 13 чэрвеня. (ТАСС). З Берліна перадаюць, што ў бліжэйшы час, як і дадзі, будзе апублікаван закон аб уяўленні абавязковай працоўнай павіннасці для дзяўчат ва ўзросце да 25 год. Тэрмін абавязковай працоўнай павіннасці вызначана ў 1 год.

ПОЛЬСКА-АНГЛІЙСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ВАРШАВА, 14 чэрвеня. (ТАСС). Учора ў Лондан выехаў палкоўнік Адам Коц. Як паведамляюць газеты, яго пасадка звязана з англійскімі эканамічнымі перагаворамі. Для выдання перагавораў у Лондан выехаў таксама дырэктар дэпартамента міністраства фінансаў Ламанеўскі і эканамічны саветнік міністраства замежных спраў Вішалак. Польска-англійскія перагаворы будуць закранаць пытанні крытыты, пастаўкі машын і абсталявання для польскай прамысловасці.

ЛЁС ГЕРМАНСКІХ БЕЖАНЦАЎ

ЛОНДАН, 14 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамляюць ўжо, ўлады Кубы не дазволілі высядзіцца на бераг германскіх бежанцаў, прыбыўшым на нямецкім парохозе «Сан Луі».

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У заходняй частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі ўдзячна атакі выбілі японцаў з Луяна.

12 чэрвеня ў раёне Цзючэна (на ўсход ад Кантона) японскі атрад у 1000 чалавек атакаваў кітайскія пазіцыі. Атака японцаў адбыта. Праціўнікі страцілі забітымі і раненымі каля 400 чалавек. Прадпрыняты японцамі атакі ў раёнах Сінкая (на поўнач ад Кантона) і Самцуня (на захад ад Кантона) таксама паспяхова адбыліся кітайцамі.

Газета «Шуньбао» паведамляе, што сярод японскай марской пяхоты, якая высядзілася на востраве Тайшань, шырока распаўсюджаны антываенныя настрэй. Сярод саадаў хоць і па руках антываенныя лістоўкі.

80 КІТАЙСКІХ ДЫВІЗІЯЎ У ТЫЛУ ЯПОНЦАЎ

ЧУНЦЫН, 14 чэрвеня. (ТАСС). На сходзе кітайскіх журналістаў горада Чунцзына выступіў генерал Чжан Чон (пачальнік палітычнага аддзела ваеннага савета Кітая). Чжан Чон заявіў, што ў сучасны момант на тэрыторыі «захвачанай» японскай арміяй, дзейнічае 80 дывізіяў кітайскіх рэгулярных войскаў. За апошні перыяд амаль 50 дывізіяў былі пераўтвораны і рэарганізаваны, атрымаўшы спецыяльныя назначэнні дзейнічаць у тылу ворага.

ПРАВАЛ ЯПОНСКАГА НАСТУПЛЕННЯ Ў ШАНЬСІ

ЛОНДАН, 14 чэрвеня. (ТАСС). Чунцзынскі карэспандэнт агенства Рэйтэр перадае заяву прадстаўніча кітайскага ваеннага камандавання аб тым, што наступленне японскіх войскаў у правінцы Шаньсі адбыта кітайскімі часамі. Японскія войскі адкінуты на зыходныя пазіцыі.

ВЫМУШАНАЕ ПРЫЗНАННЕ ВАЕННАГА МІНІСТАРВА ЯПОНІІ

ТОКІО, 14 чэрвеня. (ТАСС). На зыходзе другога года ваіны ў Кітаі, японская ваеншчына вымушана прызнацца ў поўным праве пераходзіць пачатковы планавы характар ваіны. Гэтымі дзямі ваеннае міністраства Японіі выпусціла брашуру, прысвечаную вынікам двух год ваіны ў Кітаі.

СТАНОВІШЧА Ў ЦЯНЬЦЗІНЕ

ТОБІО, 13 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамляюць з Цяньцзіня, японскія ваенныя ўлады апублікавалі заяву, у якой абвясцілі пачаць адміністрацыю англійскай канцэсіі ў Цяньцзіне ў «свадомым укрывае пачаць тэрыторыі і адмаўляюцца выліць іх японскім уладам».

ЧУНЦЫН, 14 чэрвеня. (ТАСС). Амерыканскае консульства ў Цяньцзіне атрыма ла афіцыйнае паведамленне ад японскіх улад аб тым, што яны 14 чэрвеня пачынаюць блямак англійскай і французскай канцэсіі ў Цяньцзіне.



Школярскі лагер у Гарадзішчы, Менскага раёна. ПА ЗДЫМКУ (злева направа): Лена Фрыдуэ, Таця Попова, Ліля Багдасарян, Гэля Салавейчык, Поля Арошэр, Аля Каляда, Спос Зайдак, Май Дройна і Каша Яліва.

НАРАДА ПЕРАДАВЫХ ЛЮДЗЕЙ ГРАНІЦЫ

311 па 13 чэрвеня ў Менску адбылася агульная нарада партыйных і непартыйных большэвікоў — перадавых людзей заходняй граніцы. Народа абмеркавала напярэднія вынікі сацыялістычнага сааборніцтва імені Тройкі Сталінскай Пятгоці з паранічымі Кіеўскай агаруі.

КАЛГАСНЫ РАДЗІЛЬНЫ ДОМ

У калгасе «Чырвоная зорка», Кіпчана-Слабодскага сельсавеа, Барысаўскага раёна, каля двух год існуе радзільны дом. Ён добра абсталяваны, забяспечан біялінай, пасудзі, а кожнай койкі радзі, ёсць электрычны свет. Рожаніцам даеша харчаванне 5 разоў у дзень. У мінулым годзе абслужана 128 рожаніцаў, а ў гэтым годзе ўжо больш 75. Апрача таго было многа выездаў на-дом. Выдзена і вялікая кансульгацыйная работа. Кансульганы атрымалі 909 калгасніц-мацяраў. Нама ўстаноа карыстацца шырокай папуларнасцю сярод калгасніц.

БУДЫНАК ДЛЯ КАРЦІННАЙ ГАЛЕРЭІ БССР

Для дзяржаўнай карціннай галерэі БССР перадаана новае памяшканне — дом былой Вышэйшай Камуністычнай Сельскагаспадарчай школы на вул. Карла Маркса. У новы будынак перавезена ўжо каля 600 карцін, гравюр, скульптур. Камплектаванне галерэі прадаўжаецца. У будынку прыгожы мастацтваў (Масква) набыта каля 50 гравюр французскіх, нямецкіх, англійскіх майстраў XVII—XVIII вякоў. Выдатны мастацкі мастак Іоганн перадае галерэі эскізы вялікай панарамы «Пераход праз Сівал». Мастак Мадораў напісаў карціну «Баяна гатоў», якая таксама будзе выстаўлена ў галерэі. Камплектаванне галерэі прадаўжаецца. У ліпені пачнецца рамонт і прыстааванне новага памяшкання для размяшчэння экспанатаў.

30 МІЛЬЯНА РУБЛЁЎ НА МЕДЫЦЫНСКАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ КАЛГАСНЫХ ВЕСКІ

Наркамат аховы здароўя БССР зраскодуе ў гэтым годзе каля 30 мільянаў рублёў на медыцынскае абслугованне сельскага насельніцтва рэспублікі. Колькасць фельчарска-акушарскіх і акушарскіх пунктаў павялічыцца да 1.050, а калгасных радзільных дамоў — да 500. Арганізуюцца 18 новых сельскіх урачобных участкаў. 15 амбулаторна-урачобных участкаў рэарганізуюцца ў большыя пункты са стацыянарамі ад 10 да 15 ложкаў у кожным. Усе фельчарска-акушарскія пункты ў гэтым годзе павінны быць забяспечаны транспартам, на што асінавана 600 тыс. рублёў.

250 КАНДЫДАТАЎ У ВАЕННЫЯ ВУЧЫЛІШЧЫ

ВАРЬСАЎ. Барысаўскі райваенкамат зааваў прасьбу 250 маладых партыяцкіх раба, залічаны іх кандыдатамі ў ваенныя вучылішчы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота.

НА ГАРАДСКІЯ ТЭМЫ

НА БЕРАЗЕ РАКІ СВІСЛАЧ...

Штодзённа з раніцы пляж у раёне Старажоўкі запавяляюць сотні людзей. Людзі прыносяць сюды пакупацца і загарыць на сонцы.

Праўда, любіцца сонца і вады ўб яшчэ адрачаюць бескалатныя адносіны горсавета і горкомгаса да ўпарадкавання азінлага ў Менску і прытым яшчэ зусім нявручнага пляжа.

НОВАЯ АШЧАДНЯЯ КАСЫ У МЕНСКУ

У Менску адрываюцца новыя ашчадныя касы — у Грушаўскім пасёлку, па вуліцы Пушкіна пры паштовай афісаванні № 9 і па Савенкай вуліцы ў доме спецыялістаў. 5 агенстваў цэнтральнай афісаванні № 16 стварыліся на вул. Ім. Кірава, фабрыцы імені Кагановіча, у Траўманіна парку, на цагельным заводзе № 1 і на Масакабінае.

ФІНАЛЬНЫ РОЗЫГРЫШ «КУБКА БССР» ПА ФУТБОЛУ

Розыгрыш «Кубка БССР» па футболе сярод каманд Мінскай вобласці пачаўся к калічу. 3 24 каманд, якія ўдзельнічалі ў зональных сааборніцтвах, к поўфіналу прыйшлі толькі 4.

ЗАВОДЫ БЕЛТОРФА ЗА 13 ЧЭРВЕНЯ

Table with 4 columns: Name, Plan, Actual, % of plan. Lists production figures for Asintorff, Chyrvonny sign, etc.

ДЗЭНІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома партактыва адбудзецца лекцыя на тэму «Аб рабоце таварышта Сталіна «Кастрычніцкая рэвалюцыя і тактыка рускіх камуністаў».

Кіногавор «ПАРЫЖСКАЯ КУМУША» (Пушкіна, 60) ЦЫРК «НАВІНЫ ДНЯ» 1. ІІІ СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА ЦЫРКА БССР. 2. Журыялы Маскоўскай студыі кінохронікі № 47, 48, 49 і 50.

УПРАЎЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВА ПРЫ СНК БССР (Памяшканне Дзяржаўнага Яўрэйскага тэатра БССР) ЛЕНІНГРАДСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР імені Ленінградскага Савета Мастацкай кіраўніц-ва. Маскі і афармленне С. Е. Радавоў. К. Фін і М. Гус. Чачах у 8 г. веч. Каса адкрыта з 11 да 2 і з 6 да 9 г. вечара.

ФЕЛЬЧАРСКА-АКУШАРСКАЯ і ФАРМАЦЭВТЫЧНАЯ ШКОЛА (б. медпалітэхнікум) аб'яўляе ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ НА 1939-40 ВУЧЭБНЫ ГОД у колькасці 650 чалавек.

СМІЛІВІЦКІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ТЭХНІКУМ ПАЛІВООДСТВА аб'яўляе ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ на 1 курс.

ОРГАНЫ ДЗЯРЖСТРАХА Прымаюць дабравольнае Страхаваанне Дамашняй маемасці. Дамашняя маемасць можа быць застрахавана на любую суму ў межах сапраўднага яе кошту.

МЕНСКАЯ КАНТОРА ГАЛОУМЕТАЛАЗЫТА ПАВЕДАМЛЯЕ, ШТО з 15 чэрвеня г. г. АДКРЫВАЕЦА СКЛАД РОЗНІЧНАГА ГАНДЛЮ МЕТАЛАМ